

Векапомнае. Прэзентацыя першага выпуску серыі мультымедычных выданняў «Партызанскі архіў» — электроннага дакументальнага выдання «Аператыўныя і выведвальныя зводкі Беларускага штаба партызанскага руху: 1944 год» — адбылася ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. Выданне прымеркавана да 75-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Гэта сумесны праект Нацыянальнага архіва Беларусі і Нацыянальнай бібліятэкі. У зборніку апублікавана 100 дакументаў Беларускага штаба партызанскага руху з фондаў Нацыянальнага архіва. Выданне забяспечана ілюстрацыйным блокам і неабходнай навукова-даведачнай інфармацыяй.